

Юры Андруховіч

## Жадан

Сяргей Жадан паходзіць з найусходнейшай, якая толькі ёсьць, Украіны. Жыхары тых ускраін, дагэтуль карыстаючыся нявызначанасьцю ды яўнай праблематычнасцю дзяржаўнай мяжы, у значнай сваёй частцы займаюцца чымсьці накшталт кантрабанды. Робячы зацяжныя рэйды ў глыбіні Эўразіі, яны не заўсёды ўсьведамляюць сябе вандроўнікамі ў чужой краіне: ляндафты, мова й спосабы выжыванья нічым не адрозніваюцца ад іхных. Толькі існаваньне мытняў і патайных дарог прымушае памятаць пра новую геапалітычную рэальнасць. Загадавага ў гэтым нічога няма. Загадавым ёсьць зъяўленыне сярод іх Жадана.

Адкуль ён, чорт яго бяры, узяўся, гэты літаратурны гаўрош, герой пралетарскага маньерызму, дзіця індустрыйальных падзямельляў ды постсавецкага пастанку?

Адкуль прыходзяць паэты, асабліва ў нашай брутальнай краіне, дзе бездань паміж імі ды астатнім народам робіцца проста-такі экзыстэнцыянаў? Адкуль бярэцца гэтая патрэба — гаварыць ненармальнымі вершамі там, дзе ўжо ніхто ня чуе нават звычайнай мовы?

Я магу дапусьціць толькі адно: нехта, магчыма, зь неба ткнуў пярстом кудысьці ў напрамку раённага цэнтра Старабельск і сказаў: "Ты, малец!" А далей усё адбываўся нібы й самапасам — харкаўскае сілавое поле, энэргетыка мёртвых паэтаў, блюзнерства, каханыне, алькаголь, шукальне дакладнае рыфмы. І — паэзія, гэтая прыгожая жэстыкуляцыя, гэтае жорсткае мужчынскае маўленьне без аніводнага смаркача — вершы роспачы, што самі ёсьць радасцю, вершы безнадзеянасці, што самі ёсьць надзеяй.

*Пераклад з украінскай*